



Інстытут гісторыі
Нацыянальнай акадэміі
навуک Беларусі



Міжнародны дзяржаўны
экалагічны інстытут імя
А.Д. Сахарава БДУ



Свіслацкі раённы
выканаўчы камітэт



Рыма-Каталіцкі
Касцёл у Беларусі

ЗАПРАШАЮЦЬ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У
Навукова-практычнай канферэнцыі
«Беларусь, Свіслацкі край і Эдвард
Вайніловіч (да 765-годдзя г. Свіслач)»

Навуковы форум працягне серыю навукова-практычных канферэнцый, прысвечаных асобе вядомага грамадскага і палітычнага дзеяча Эдварда Вайніловіча (1847–1928), і будзе звязаны з гісторыяй Свіслацкага краю, які мае багатую гісторыка-культурную спадчыну.

Праблемнае поле канферэнцыі:

- Гісторыя Свіслачы і Свіслацкага краю.
- Эдвард Вайніловіч (1847–1928): асноўныя моманты біяграфіі.
- Сацыяльна-эканамічнае развіццё Свіслаччыны ў канцы XIX – пачатку XX ст.
- Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі XIX – першай трэці XX ст.
- Гісторыка-культурная і археалагічная спадчына Свіслаччыны і яе практычнае выкарыстанне.

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская, англійская.

Час правядзення канферэнцыі: 13–14 жніўня 2021 г.

Плануемае месца правядзення канферэнцыі: г. Свіслач Гродзенскай вобласці.

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца да 9 ліпеня 2021 г.

па электроннай пошце: histsbel1820@gmail.com.

ЗАЯЎКА на ўдзел у канферэнцыі, падаецца ў электронным выглядзе праз e-mail, і павінна змяшчаць наступныя пункты:

1. Прозвішча, імя і імя па бацьку.
2. Месца працы, пасада.
3. Навуковая ступень і навуковае званне.
4. Назва даклада
5. Працоўны або хатні адрас, кантактны тэл. (з кодам населенага пункта), e-mail.

Кантакты: Аддзел гісторыі Беларусі канца XVIII – пачатку XX стагоддзяў, 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Каб. № 230. Тэл. (+375 17) 284-18-39, факс (+375 17) 284-18-70; e-mail: histsbel1820@gmail.com.

Звяртаем Вашу ўвагу, што:

- Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваныя.
- Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору заявак на ўдзел у канферэнцыі і тэкстаў дакладаў для публікацыі.
- Выдаткі за кошт камандзіруючага боку.
- Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.

Патрабаванні да тэкстаў дакладаў:

Электронны варыянт не больш за 30 000 знакаў даслаць на e-mail: histsbel1820@gmail.com.
Першы радок – імя і прозвішча; Другі радок – назва даклада. Асноўны тэкст 14 шрыфт Times New Roman, міжрадковы інтэрвал – 1,5. Спасылкі на кожнай старонцы і нумарацыя спасылак скразная.